

268030

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

## АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫКІ

(да 80-годдзя прафесара М. С. Яўневіча)

Зборнік навуковых артыкулаў

Мінск 2002

Научная библиотека  
бібліятэка  
Беларусі

## СІСТЭМА КЛАСІФІКАЦЫЙ ФУНКЦЫЙ ЭЛІПТЫЧНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Праблема эліпсіса з'яўляецца надзвычай важнай і актуальнай. На працыгут апошніх дзесяцігоддзяў да яе неаднаразова звярталіся вучоныя, спрабуючы даследаваць гэты моўны феномен. У працах мінульых гадоў, прысвечальных названай праблеме, звычайна пераважаў адзін з аспектаў даследавання з'явы. **Структураліцкія лінгвістычныя школы** (фармальная, структурная) аналізавалі **граматычную** будову **эліптычнага сказа**. Вучоныя (Б. І. Фаміных, Э. П. Баярчанка, Н. І. Огнева, А. В. Важіна, У. Г. Адмоні, І. Р. Ігнатчанка, Я. М. Шыраеў і інш.) даследавалі фармальную арганізацыю сказа. Структура эліптычнага сказа разглядалася як сістэма адносін паміж элементамі моўнай сістэмы, і паколькі ў гэтай сістэме апушчаны структурна неабходны элемент, сказ лічыўся няпоўным. Структурнае апісанне з'яў эліпсіса прадугледжвала аналіз рэальнага тэксту, які дазволіў выдзеліць абагульненныя інварыянтныя адзінкі (схемы) і суднесці іх з канкрэтнымі моўнымі рэалізацыямі на аснове правіл. Падобны аналіз даў магчымасць зрабіць вывад аб непаўназначэнні эліптычнага сказа і двухчастаўнасці яго мадэлі, што мела вялікае значэнне для далейшай распрацоўкі праблемы.

Прадстаўнікі **семантычнай** сінтаксічнай школы (А. У. Міхеев, І. В. Арнольд, Н. А. Паніна, С. Е. Нікіціна, І. А. Бажок і іншыя) вывучалі сітуацыю, якую абазначае эліптычны сказ. Значэнне аналізуемых сказаў вызначалася праз адносіны плана зместу да плана выражэння. Эліпсіс, такім чынам, кваліфікаваўся як спіранне ці замена нулём на паверхневай структуры сказа тых ці іншых элементаў яго глыбінай структуры. Вучонымі былі распрацаваны логіка-семантычныя адносіны паміж кампанентамі эліптычнага сказа (І. А. Бажок) і на гэты аснове зроблена грунтуюная класіфікацыя канструкцый паводле семантыкі. А. У. Міхеев за аснову класіфікацыі ўзяў універсальныя моўныя катэгорыі, якія адлюстроўваюць яе найбольш істотныя прыкметы. Такая класіфікацыя, на думку вучонага, можа ахопліваць мовы з розных тыповагаў.

Даследавалі праблему эліпсіса і прадстаўнікі **функциянальнай** школы у **сінтаксісе**. Аб'ектам вывучэння даследчыкаў (П. А. Леканта, І. А. Паплава, В. П. Шаднёў, Г. А. Золатавай і інш.) былі заканамернасці функциянальнай адзінкі мовы. Вучонымі звойважана, што эліптычныя сказы шырока выкарыстоўваюцца і паспяхова выконваюць свае функцыі (камунікатыўную, стылістычную і інш.). Гэта дало падставу лічыць эліптычны сказ поўным аднастайным (Г. А. Золатава). Неабходна адзначыць, што прадстаўнікі функциянальнай сінтаксічнай школы ўнеслі вялікі ўклад у распрацоўку праблемы. Накіраванасць пераважна на раскрыццё заканамернасцей узаемадзеяння граматычных адзінак, лексікі і контэксту, сістэм функциянавання моўных сродкаў, якія служаць для перадачы сэнсу выказвання, дала магчымасць зрабіць усебаковы і грунтуюны аналіз сінтаксічных з'яў (эліпсіса ў прыват-

насці). Дзякуючы гэтаму, сінтаксічная тэарэтычна база ўзнялася на якасна новую ступень свайго развіцця.

Як бачна, існуе шэраг розных канцепцый, якія імкнутьца вырашыць праблему эліпсіса, яго лінгвістычную сутнасць, структуру, семантыку, асаблівасці функциянавання. Відавочна, што выказваючыя розныя, часам палярныя думкі адносна структуры і функций эліптычнага сказа. Тому аналіз з'явы павінен ахопліваць як граматычную і семантычную структуру эліптычнага сказа, так і асаблівасці яго функциянальна-семантычнага сказа. Для таго, каб прааналізаваць з'яву падобным чынам, неабходна ацесці усе аспекты праблемы ў сістэму. Такой сістэмай, на наш погляд, будзе аб'яднанне поўных і эліптычных канструкцый у функциянальна-семантычнае поле. Такія пабудовы дадуть магчымасць лічыць зыходным пунктам даследавання структуру сказа, а цэнтральным — функцыю. Назіранні паказваюць, што менавіта функция сказа ўплывае на яго структуру і семантыку.

Эліптычныя канструкцыі з'яўляюцца маўленчымі рэалізацыямі двухчастаўных сказаў. Тому значэнне эліпсаў яго дзеяслова будзе знаходзіцца на перыферыі адсказаў. Тому значэнне эліпсаў яго дзеяслова будзе знаходзіцца на перыферыі адсказаў. Сукупна ці гадобных значэнняў утварае семантычнае поле, а сукупнасць сінтаксічных адзінак у межах дадзенага значэння — функциянальна-семантычнае поле. Паміж "поле" прыйшло ў сінтаксіс з лексікалогіі і аб'ядноўвае адзінкі, якія хаваюцца ўзбуджваючыя еднасцю значэння, структуры ці функциі. Сінтаксічныя адзінкі звольненія ўтвараюць вялікае мноства розных палёў. Тып поля залежыць ад таго, як пакладзена ў яго аснову: структура, значэнне ці функция.

На больш пашыранымі ў мастацкай літаратуры з'яўляюцца эліптычныя сказы зі значэннем **перамяшчэння**. Мноства камбінацый кампанентаў семантычнай структуры дае магчымасць эліптычнаму сказу набываць як дамінантнае "значэнне перамяшчэння", якое з'яўляецца стылістычна нейтральным і не мае сэнсавых адценняў, так і перыферыйнае, стылістычна афорбаванае. У творах мастацкай літаратуры такія выпадкі сустракаюцца тады, калі сама перамяшчэнне з'яўляецца неактуальным ці сэнсава не выдзляеца.

Напрыклад сказы *Можна да вас, гаспадар? Трошки абагрэцца?* (В. Быкаў), *Кладзіце на воз Ціхановіча. І — цераз грэблю* (В. Быкаў); *А вы — к малатарні. У Хайдуківічах* (І. Мележ); *Хай хто-небудзь спачатку адзін, як бы ў разведку. А пасля — другі.* Каб не абоім адразу (В. Быкаў) характарызуючы агульны семантыкай перамяшчэння. На дамінантны характар апушчанага дзеяслова [*исці*, *іехаць*] указвае той факт, што яны маюць шырокі спалучальныя магчымасці з другім і трэцім актантамі, якія абазначаюць прамы і непрамы аб'ект дзеяння ці асобу: *вы, за мной*, *да вас*; з сіркансцяментамі месца: *к малатарні, у гумно, цераз грэблю*; з першым *на заход* — утваральнікам дзеяння: *я, вы, мы*. Словаформы, з якімі спалучаюцца актантамі — утваральнікам дзеяння: *я, вы, мы*. Словаформы, з якімі спалучаюцца эліпсованы дзеяслой, з'яўляюцца семантычна блізкімі і характарызуюць яго.

Значэнне перамяшчэння, як паказалі назіранні, у падобных сказах можа набываць адценне як запавеленасці, так і хуткасці ў залежнасці ад функциянальнага прызначэння адзінак. Сказы *Кагі б не вайна гэта, пакорпаўся б дзянек у садзе, сонца* (*на заход*) — сам дадому... (А. Макаёнак); *Можа гэтаак жа разам сядзем заўтра ў*

сінтарную машину і — у тыл, преч ад танкаў, агню і бясконцых трывог (В. Быкаў); *Наёдакучыла ўжо сандраваць. Два-тры дні пастам — і зноў на новае месца. Гори цыган* (А. Макаёнак); перадаюць няхуткае, павольнае перамяшчэнне, рэалынае і ірэалынае. Прыведзенія сказы нагадваюць хутчай філасофскія разважанні, у якіх згадваюцца пра дзеянне, што мае адбыцца. Названае адценне ўтвараеца дзяякочы элементам тэксту — паралелізму структур і лексічнымі сродкамі. Апавядальны стыль таксама спрыяе запаволенасці працэсу. Названае адценне значэння з'яўляеца перыферыйным у дачыненні да цэнтральнага. У адрозненні ад дамінантнага такое значэнне характарызуецца меншай частатай ужывання, нетыповасцю для эліптычных сказаў.

Падобныя сказы могуць абазначаць і хуткае перамяшчэнне ў просторы:

*Так! Васюкоў!* — кікнуну́ мяне камандзір роты. — Забрай немца, парапеных і — у сапроту. (В. Быкаў); *Iван, бяры першы ўзвод — і ўніз!* (В. Быкаў); *А куды іх нясце, ажно курыць пясок — ды на выстаўку ўсе ў Чырвон гарадок* (П. Броўка).

На хуткасць руху ўказваюць наступныя факты:

a) **паралелізм структур:** *А куды іх няс... ды на выстаўку (імчацца) ўсе ў Чырвон гарадок;*

b) **агульны змест паведамлення:** *Збрай парапеных і (хутка ідзі) у сапроту!* Значэнне хуткага перамяшчэння знаходзіцца на перыфериі функцыянальна-семантычнага поля. Паміж альтэрнатыўнымі паняццямі (маруднае — хуткае перамяшчэнне) вялікі дыяпазон адценачных значэнняў. Ужываюцца яны ў мастацкім тэксле як жанрава-стылевыя сродкі.

Значэнне руху эліптычнага сказа з усім яго адценнямі можна разглядыць як функцыянальна-семантычнае поле, у якое ўваходзяць усе лексемы са значэннем перамяшчэння. Названае значэнне “праяўляеца” ў аналізуемых канструкцыях дзяякочы элементам і экстралингвістичным фактарам лінейнага.

Структура функцыянальна-семантычнага поля характарызуецца наяўнасцю цэнтра (дамінанты, ядра) і перыфериі. Ядром функцыянальна-семантычнага пояса з'яўляеца моўная адзінка, якая выражает дадзеную семантычную катэгорыю (рух, працэс) найбольш тыповымі сродкамі. Значыць, ядром функцыянальна-семантычнай катэгорыі перамяшчэння ў просторы будзе двухсастаўны поўны дзеялоўкі сказ. А ўсе яго мадыфікацыі (у тым ліку і эліптычны) будуць знаходзіцца на перыфериі названага поля. У іх значэнне перамяшчэння выражаютца нетыповымі сродкамі (бездзеялоўкімі сказамі), ды і часта пры дапамозе сродкаў ішыў уздоўнічу мовы, у прыватнасці лексічных. У сказах *Ето груз! Як пака<sup>н</sup>е<sup>т</sup> ся ў зоду — зразу на дно!* (І. Мележ); *Усё от думаю: Кеб Хадоска була, кеб з Ч.натлянчако — погачку ці кафрыліцу на «асемінацца» кален!* (І. Мележ); *А кама дэйр смела і рашуча — у зямлянку* (В. Быкаў) значэнне перамяшчэння перадаеца лексічна. Гэта абумоўлена тым, што функцыянальна-семантычнае поле са значэннем дзеяння мае структуру, якая складаеца з двух кампанентаў — фону і спецыфікатарам. Фон — гэта элемент поля, які абумоўлівае яго семантычную аснову. У канструкцыі *Убегла ў пакой. Кнігі, сшыткі са стала — на падаконнік. Стол — ад сцяны. На стол —*

чыстыя настольнік. (І. Мележ) фонам з'яўляеца словазлучэнне *кнігі, сшыткі*. Да фону далучаеца спецыфікатарам *са — стала на падаконнік*, якія прадвызначаюць наявнасць эліпсованага дзеяслова *са* значэннем *пакласці*. Такім чынам, эліптычны сказ набывае семантыку ў тэксле. Аналагічным чынам прагаўляеца спецыфічная семантыка ў аналагічных сказах.

Семантычны фон эліптычнага сказа можа належыць да розных семантычных палёў. Гэта ляжыць у аснове з'явы аманіміі эліптычных варыянтаў поўных сказаў. У такім выпадку функцыю адрознення выконвае спецыфікатарам, які ўказвае на значэнне эліпсованага дзеяслова.

### Фон

**Хлончык — за дзвёры.**

Спецыфікатарам

**Зачыненія.**

Спецыфікатарам

**І на вуліцу.**

Такім чынам, дадзеную аперацію можна прадстаўліць формулай:

**Фон + спецыфікатарам = значэнне эліпсованага дзеяслова.**

**F + S = Sem**

У беларускай мове ў аналізуемых канструкцыях у якасці спецыфікатара можа выступаць і *ца* і *цэ*, *званая канструкцыя: Кінулі са дзве гранаты, мост спалілі — ды выступаць і *ца*, і *цэ* альбо *Хто сцелжкай, бродам. Хто ўплау!* (В. Быкаў). Парцэльяты канчатковая канструкт, чуюць значэнне эліпсованага дзеяслова — *вярнуліся*. Лексічны спецыфікатарам ад граве галоўную ролю ў фарміраванні эліптычнага сказа як функцыянальной адзінкі мовы. Менавіта ён мае здольнасць канкрэтізаваць пропускі і надаваць лексічнае напаўненне. Аналіз прыведзеных эліптычных канструкцый як камплекснага функцыянальна-семантычнага поля дае падставы сцвярджаць, што лексічны спецыфікатарам эліптычнага сказа фарміруе дэнатат перамяшчэння ў просторы, гэта значыць, ён часткова выконвае функцыю паўназначнага дзеяслова. Паміж імі выяўлена агульнасць семантычнай функцыі. Таму лічым правамерным адносіць лексічны спецыфікатарам да аднаго са сродкаў фарміравання семантычнага поля перамяшчэння ў эліптычнай мадыфікацыі сказа.*

Прааналізаваны вышэй матэрыял дае падставы разглядаць камбінацыю поўны (дзеяслоўны) — эліптычны сказ убеларускай мове як кампаненты функцыянальна-семантычнага поля. Ядром функцыянальна-семантычнага поля з'яўляеца поўнасастаўная канструкцыя, перыферьяй — усе семантычныя і граматычныя мадыфікацыі. Пры такім падыходзе адпадае неабходнасць разглядаць кожную маўленчую мадыфікацыю паасобку. Бо апісаць усе магчымыя тэкставыя варыятыўныя канструкцыі не здолее ні адна граматыка.

Сістэма функцыянальна-семантычнага поля можа быць пакладзена ў аснову функцыянальнага сінтаксіса беларускай мовы. Стварэнне такой працы дало б магчымасць няпоўнасастаўнай і трансфармацийнай рэалізацыі падаць у сістэме са сваімі інварыянтамі. Безумоўна, выклікае складанасць вызначэнне функцыяналь-

нага дыяпазону сінтаксічных мадыфікацый, бо вывучаны яны ў беларускім мова-  
знаўстве недастатковая. Аднак бясспречным з'яўляецца той факт, што першай (тыповай) функцыяй эліптычнага сказа з'яўляецца *лаканізацыя*. Другой функцыяй будзе  
актуальны падзел паведамлення і ўтварэнне мноства рэматычных дамінант — акцы-  
янальнай, прадметной, якасной, статальнай, статальнна-дynamічнай і інш.. Акрамя  
таго, эліптычны сказ стварае шэраг яскравых стылістычных эффектаў, якія выконва-  
юць пэўную ролю ў мастацкіх творах.

Сістэма сінтаксічных функцыянальна-семантычных палёў значна спрашчае падачу матэрыялу, дае магчымасць усپрымаць няпоўнасастаўныя канструкцыі ў сістэме. Больш таго яна дазваляе шырока і паслядоўна прадставіць дыяпазон кожнай сінтаксічнай мадыфікацыі.

- Божок И. А. Семантическая организация эллиптических предложений // Семантика слова и семантика высказывания: Межвуз. Сб. науч. тр. / Моск. обл. пед. ин-т; Отв. ред. П. А. Лекант. М., 1989. С. 22—32.
  - Боярченко Э. П. Сочетаемость слов и синтаксическая структура неполного предложения // Способы и средства связи языковых единиц в тексте: Сб. науч. тр./ Кур. гос. пед. ин-т; Отв. ред. Э. П. Боярченко. Курск, 1986. С. 12—24.
  - Золотова Г. А. К вопросу о неполных предложениях // Русский язык: Сб. тр. / М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т / Редкол.: Л. Ю. Максимов, Д. Н. Шмелёв, К. И. Мишина. М., 1975. С. 106—118.
  - Сквородников А. П. Эллипсис как стилистическое явление русского языка. Пособие для спечкурса. Красноярск, 1978.
  - Фоминых Б. И. Типы эллиптических предложений в русском языке и их эквиваленты в чешском // Вопр. совр. русского языка и диалектологии: Сб. ст. / Свердл. гос. пед. ин-т. / Отв. ред. В. Н. Светлова. Тюмень, 1969. С. 99—114.

*H. M. Чалюк (Брест, БР/ГУ)*

## **ЗВЫШСКАЗАВАЕ АДЗІНСТВА Ў НАВУКОВЫХ ТЭКСТАХ УЛАДЗІМІРА КАЛЕСНІКА**

Сінтаксіс літературно-крайчих і документальна-мастаків твораў У. А. Калесніка яшчэ чакае таго даследчыка, які здолеет суднесці аб'ёмны інфарматыны змест і эмасцыянальную насычанасць яго паведамленняў з іх сінтаксічнай структурай. Пісьмовыя тэксты літературазнаўцы — гэта звычайна разгронту, таварыўства маналогі са сваёй сістэмай упараткаванасці, якая найбольш выразні, выяўлена на ўзору звышсказавых адзінстваў (ЗСА) і больш буйных семантычных сінтаксічных адзінак — фрагментаў і разделаў.

У навукових тэкстах У. Калесніка виявляющеца ЗСА з роз'їмом відамі міжфразовією сувязі, якая выражаєца ў паслядоўнай або паралельнай структурнай судадноснасці паміж членамі сумежных сказаў ці паміж цэлымі сказамі і прайвялецца ў лексічных паўторах, сінанімічнай лексіцы, чаргаванні назоўнікаў і займеннікаў, у тэматычных групах слоў, трывальна-часовых формах дзеясловаў-выказнікаў, у паўтарэнні синтаксічнай будовы сказаў. Знешнімі средкамі сувязі выступаюць злучнікі і пабочныя слова.

Назіранні паказывають, що для спалучення сказаў у ЗСА пісьменнік карыстаецца пераважна рознымі тыпамі паслядоўнай сувязі як найбільш характерним і эканомным способам аб'яднання выказванняў пры навуковым выкладзе. Складаныя, ускладненныя, развітые сказы, характерныя навуковому стылю ўвогуле, а глубока аналітычнай манеры У. Калесніка асабліва, надаюць апавяданню аўтара спакойны, няспешны характер, а паслядоўная сувязь сказаў-кампанентаў забяспечвае бесперапынны рух тэмы ўнутры ЗСА і паміж імі. Гэта дазваляе вучонаму перадаваць аб'ёмныя і лагічна закончаныя паведамленні.

Звернемся да нарысаў У. Калесніка пра двух таленавітых беларусаў — пра Р. Шырму (“Сцяжны міфа” і народнага казачніка Рэдкага (“Жыў-быў казачнік Рэдкі”). Вось аўтар апавядае пра “чародзяя і гаспадара песеннага царства”. Рыгору Шырме пашанчавала парадзіца *з этым*, багатым здольнікам і талентамі родзе. Яго *дзед* Васіль быў стольным у ваколіцы бондарам, гэта яго мянушка Майстровіч стала родавым ім'ем. Хораша *спявала* дзедава *жонка* Ганна і же *дачка* Алеся. Грэлі душу *калыханкі*, што спявала на сон Рыгору *маци* Тадара Іванаўна. *Бацька* прынёс *з эдзега* войска багата рэкруктам, сядзібкамі і народных песень. З гэтай *з эдзега* сям'яй *фанатэкі* Р. Шырма выбера ўзоры і эталоны меладычна-інтэнсіўных узрушэнняў. Пазней, падводзячы вынікі сваёй доўгай і плёнтай працы, беларускім музыкальным мастацтве, ён скажа: “Вышэй і прыгажэй за народчую, чисто пічога не може быць! Няма кампазітара больш геніяльнага за нароў!... Гэту *з этыя словы* як поклічы верласі. Змест прыведзенага адзінства трывмаецца на дзвюх тэматычных групах слоў і паслядоўным паўторы. Думка разглядаеца ад слова *род*, семантыка якога раскрываецца ў наступных сказах (*дзед, жонка, дачка, маци, бацька*), у якіх захоўваецца супадносць часавых форм выказніку. Другую тэматычную групу ўтвараюць назоўнікі *калыханкі, песні, фанатэка*. Гэтыя групы слоў сэнсава звязана ў дзеясловамі *спявала, прынёс, выбера, спалучэннем грэлі душу*. Адзінства выразна дзелішча на дзве часткі. Сказам “*З гэтай жывой сямейнай фанатэкі Р. Шырма выбера ўзоры і эталоны меладычна-інтэнсіўных узрушэнняў*”, у якім адбываецца змена часавай формы дзеясловавыказніка, ужываецца ўказальны займеннік *гэтай* з сінонімам *фанатэка* да членяў папярэдніх сказаў *калыханкі, песні* (што робіць сувязь сказаў усяго адзінства яшчэ больш цеснай), апавяданне пераводзіцца ў план каментару да выказанага. Далей сувязь ажыццяўляецца паўторам-заменай Р. Шырма — ён; папярэднія сказы — *зэтыя слова*. Заканчваецца прыведзене адзінства сказам, які далучаецца да папярэдніх злучнікам *и*. У гэтым сказе зменены парадак слоў і зноў мяняецца часавая форма дзеяслова. Злучнік *и* перад апошнім сказам, змена парадку слоў і форма выказніку — выразныя сродкі сінтаксічнага афармлення канцоўкі ЗСА, яны сведчаць пра вычарпанасць яго мікратэмы. А спалучэнне займенніка *зэтыя* з назоўнікам *слова* замянене і абагульнена перадае змест папярэдніх сказаў, што змяшчаюць простую мову.

Адзінствы з паралельнай сувяззю кампанентаў у згаданых нарысах намнога раздзейшыя. Яны з'яўляюцца, калі ў працэсе выкладу ўзнікае патрэба падкрэсліць ш

нае, простае слова. А колькі гора і смутку для яго сэрца ў гэтым слове! Паехала.. Нават і не развіталася з ім. А як многа хацеў ён сказаць ёй у гэтых апошніх дні! Чашу так здарылася! [4, с. 179]. Дзякуючы актыўізацыі сваей патэнцыяльнай вобразнасці ў гэтай лексеме адчуваеца экспрэсія, звязаная з негатыўным кампанентам значэння.

У Я. Коласа вельмі пашыраны абстрактныя назоўнікі, дзе эматыўны змест выражаеца самой лексемай: незадавальненне, непрыемнасць, нямеласць, шчасце, радасць, пустота. Разам з тым сярод назоўнікаў выдзяляючыя такія слова, дзе эматыўныя кампаненты закладзены ў пераносных значэннях: *Aх, тымя змудзіў цэльшынскі* — крыкнуў радасна Іурсовіч [4, с. 76]. *Ніякаму на свеце паглубічаму не здаралася зглебіць такую слаткую сарначку, як мне сёння* [4, с. 147]. Перанос у такіх лексемах адбываецца ад прыметы жывёльнага і расліннага свету да чалавека. Аснову значэння падобных слоў складаюць не дэнататыўныя семы, а семы ацэнчыння з пеяратыўнай афарбоўкай: *берсюно, яловы пень, хлюст, змудзіў* і з меліяратыўнай: *сарначка, ластавачка*.

Эмацыйнальнасць можа выражацца не толькі лексічным значэннем слова, што мы разгледзелі раней, а і граматычнымі сродкамі, напрыклад, эмацыйнальнымі суфіксамі суб'ектыўнай ацэнкі. Прааналізавашы такія лексемы, мы выдзелім наступныя групы:

- назоўнікі з суфіксамі **-к-, -ік-, -ок-, -ак-, -чык-, -ун-, -ёнак-, -ачк-** — і інш.: *чародка, бародка, грэбелька, чарапачка, пакоік, панічок, пясочак, каменьчык, красуна, змудзіўнік, рэчачка, панечака;*
- приметнікі з суфіксамі **-энк-, -енк-, -анк-, -к-**: *ішчупленкі, нізенкі, худзенкі, жоўтченкі, невялічкая;*
- прислоўі: *ціхенечка, борздзелька, чысценька.*

Семантыка прыведзеных эматыўаў дазваляе выдзеліць тэматычныя рады са значэннем ласкаласці, спагадлівасці змудзіўніка, неадабрэння зверыны, захаплення красуны.

Вельмі шырока ў творы эмацыйнальнасць выражаеца ўжываннем выкликаніяў. Разгледзім на прыкладзе сказаў *Фу! Як гэта прыкра і не прыемна!* — *— па думашу* Лабановіч [4, с. 23]. Тут значэнне неадабрэння ствараеца нафтунасцю відлічніка лексем прыкра і непрыемна. У сказе: *Эх, і лесу ж у вас многа!* [4, с. 26] выражошаца дадатковая значэнні неадабрэння, захаплення.

Такім чынам, у гэтай работе мы прааналізавалі спосабы выразнення эмацыйнальнасці ў тэксле, выявілі семантычнае поле эматыўаў са станам ўчынку і адмоўнай ацэнкай выказвання, паказалі граматычныя сродкі стварэння эмацыйнальнасці.

- Кожина М. Н Стилистика русского языка. М., 1983.
- Маслова В. А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста. Минск, 1997.
- Галкина-Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сб. статей по языкоznанию, посвященных В. В. Виноградову. М., 1958.
- Колас Я. На росстанях. Минск, 1981.

## ЗМЕСТ

Гаўрош Н. В., Міхайлаў П. А. Таленавіты даследчык і педагог.....	3
Цісевіч А. М. Спіс друкаваных прац прафесара М. С. Яўневіча за 1956–2001 гг.....	6
Барысенка В. Я. Эпітэты-прыгадкі ў паэтычнай мове Васіля Віткі .....	16
Барысенка Н. А. Устарэлыя асабовыя намінаціўныя гістарычныя прозе .....	19
Леаніда Дайнекі.....	
Белакурская Ж. Я. Лінгвістычнае спадчына Якуба Коласа як аб'ект вучэбніка .....	22
у спецыкурсе і спецеsemінары.....	24
Бурак І. Л. Функцыі злучнікаў у мастацкім тэксле .....	28
Бычак І. П. Антонімы як сродак выразнасці ў публіцыстыцы .....	30
Валасенка А. А. Састаўныя тапонімы як назывы аб'ектаў руднага промыслу на Беларусі.....	33
Варановіч В. Л. Дэрывацыйная структура некаторых нестандартных субстантываў .....	37
Васілеўская А. С. Загалоўкі ворашу Лукаша Калюгі .....	41
Васюковіч Л. С. З гісторыі становлення беларускай метадычнай думкі: 60–80-я гг. XX ст. ....	46
Генкін У. М. Словаўцтва на базе айконімаў у сучаснай беларускай мове .....	49
Даніловіч М. А. Безэквівалентныя ўласнафразеалагічныя дыялектызмы з аб'ектным значэннем .....	53
Даўбешка Н. П. Найменні са значэннем месца ў саставе безэквівалентнай лексікі .....	57
Дзярга Т. Т. Актуальныя праблемы вывучэння гукаўных і рытміка-інтансіўных рэсурсаў сучаснай беларускай мовы (фонастылістычны аспект) .....	61
Дзядзіва А. С. Дзеяслўныя назывы маўленаўчай дзеяньясці чалавека ў тарадзенскім перакладзе “Александры” пачатку XVIII стагоддзя .....	65
Жарава Н. П. Асаблівасць ўжывання касмаганічных лексем (сонца, месец, зору, неба) у малых жанрах фальклору .....	68
Забаштанская А. Г. Да праблемы вывучэння нерэгулярных фанетычных з'яў у беларускіх гаворках .....	71
Зіманскі В. Э. Склонавыя формы назоўнікаў у старабеларускай мове ранняга перыяду (на матэрывалях Вісліцкага статута XV ст.) .....	73
Іўчанкаў В. І. Перспектыўнае адгалінаванне лінгвістykі тэксту (дыскурсы аналіз СМІ) .....	78
Казачэнка Т. М. Назывы асоб ткацкага і швецкага рамёстваў у палескіх гаворках .....	82
Калечыц А. І. Крыніцы ўзбагачэння і шляхі ўтарадкавання беларускай энтомалагічнай тэрміналогіі .....	84
Кірдун А. А. Да пытання аб супастаўляльным даследаванні словаўтваральнікіх гнёзд рускай і беларускай моў (на матэрывалях тэмпаратульнай лексікі) .....	88
Крук Б. А. Тэкстацэнтрычны падыход у апісанні бяззлучніковых складаных сказаў .....	92
Лайцранаў А. І. Марфалагічнае ўтварэнне прозвішчаў жыхароў Нішчыны .....	95
Лепешаў І. Я. З дыскусійных пытанняў сінтаксісу .....	100
Лобань Н. П. Лексіка з узуальнай-актуалізаваным канататыйным значэннем словаўтварэння беларускай мовы .....	102
Лукашэнец А. А. Да праблемы ацэнкі сучасных працаў у лексісі і ўзаемадзеяння .....	106
Ляшук В. М. Фальклорная і літаратурная нормы: дынаміка і спецыфіка .....	110
Ляшчынская В. А. Значэнні-эпітэты ў купалаўскіх тэкстах .....	217

Мазуркевіч Л. М. Аб некаторых усходнепалескіх назвах хвароб.....	113
Малажай Г. М., Арочка Л. І. Характарыстычнае слова ў мастацкім канцэске	
Фёдара Янкоўскага.....	114
Мароз С. С. Няўласнапасесіўныя словазлуччэнні з атрыбутыўнай функцыяй	
у беларускіх мастацкіх тэкстах.....	119
Міхайлай П. А. Націск дзеепрыметніку у беларускай дыялектнай мове .....	123
Мытнік Т. А. Метадычныя асновы фарміравання вуснай мовы ў школьніку.....	125
Пекач А. К. Прислоюї, судносныя з формай творнага склону назоўнікаў	
(на матэрывах артыкула М. Яўневіча “З лексікі вёскі кілны”.....	128
Петыны Т. В. Аднасітуацыйныя складаназалежныя сказы з даданымі часамі.....	130
Пішчулёнак В. М. Да гісторыі ўжыўвання жаночых уласных асабовых імён .....	133
Прыгодзіч М. Р. П. Шпілеўскі і яго “Заметкі беларусца о белорускім языке”.....	137
Рагайцуў В. І. Антрапонімы як сродак камічнай характарыстыкі персанажа	
у беларускай драматургіі.....	139
Ржавычка М. С. Перакладчыцкія трансфармацыі ў структуры складанага сказа.....	143
Русак В. П. Прынцыпы класіфікацыі дзеясловаў у сучаснай беларускай мове.....	147
Садоўская А. С. Функцыянальна-стылёвые разрады фразеалагізмаў	
структурай спалучэння слоў.....	151
Сайко У. П. Водгук і рэцензія як жанры школьнага сачынення.....	154
Семянькова Г. К. Сучасныя прозвішчы жыхароў Беларусі, утвораныя	
ад “колеравых” апелятываў.....	157
Сілівени Ж. С. Словаўтаральная сінанімія ад'ектываў, матываваных	
іншамоўнымі назоўнікамі .....	161
Сяцко П. У. Пра больш заканамерныя і прыдатныя варыянты лінгвістычных	
тэрмінаў.....	165
Траханіна Т. А. Асноўныя аспекты моўнай сітуацыі ў сучасным прамысловым	
городзе Беларусі (Наваполацк) .....	168
Трыпутціна Т. М. Змена загалоўкаў твораў Янкі Брыля.....	170
Урбан В. В. Аб судносінах экспрэсіўнасці, эмацыйнальнасці і ацэнічнасці .....	174
Урбан В. В. Структура катэгорый ацэнкі .....	178
Фацеева С. І. Словы-сімвалы са значэннем ‘аб’ект’ у беларускай вясельнай пазіі .....	182
Цясеўіч А. М. Працяжнік у паэтычным тэксле .....	184
Чайка Н. У. Сістэма класіфікацыі функцый эліптычных канструкций у	
беларускай мове.....	188
Чалюк Н. М. Звышскказавае адзінства ў наўковых тэкстах Уладзіміра Калеўніка .....	192
Чахойскі Г. К. Да пытання аб катнітуюна-рытарычнай прыродзе палітычнага	
дискурса.....	196
Шабовіч М. В. Акадэмічныя нульсуфіксальныя назоўнікі ў беларускіх	
мастацкіх тэкстах 20-х гг. XX ст.....	200
Шаўчэнка М. М. Асаблівасці словаўжывання прысвятка куцца ў беларускай	
мове.....	203
Шур В. В. Прыёмы рэалізацыі канатацыйных значэнняў онімаў	
у мастацкіх	
текстах Якуба Коласа.....	205
Шышонак К. М. Некаторыя асаблівасці структуры і ўтварэння адна-	
кампанентавых псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў XVI – пачатку XX стагоддзяў .....	210
Шэцка В. А. Семантычнае поле эматыўных слоў у Якуба Коласа.....	214

## АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫКІ

(да 80-годдзя прафесара М. С. Яўневіча)

Зборнік навуковых артыкулаў

Зборнік аддаецца без рэдактарскіх поправак.

На аўтара і юадзеца адказнасць за змест сваіх публікацый

Камп'ютэрная вёрстка: А. А. Пакала

Падпісана ў друк 14.03.2002. Фармат 60×84 1/16. Папера пісчая.  
Гарнітура «Таймс». Друк афсетны. Ум. друк. арк. 13,1. Ул.-выд. арк. 17,4.  
Тыраж 100 экз. Заказ 117.

### Установа аддкацыі

«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»  
Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітета імя Максіма Танка  
Ліцэнзія ЛВ № 196 от 04.02.98 г. 220050, г. Мінск, вул. Савецкая, 18

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Вучэбна-выдавецкі цэнтр

Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітета імя Максіма Танка  
220007, Мінск, вул. Магілёўская, 37

Нацыянальная  
бібліятэка  
Беларусі